

УКАЗАННІ
па запаўненні формы
дзяржаўнай статыстычнай
справаздачнасці 5-фк
«Справаздача спецыялізаванай
вучэбна-спартыўнай установы»

1. Дзяржаўную статыстычную справаздачнасць па форме 5-фк «Справаздача спецыялізаванай вучэбна-спартыўнай установы» (далей – справаздача) прадстаўляюць спецыялізаваныя вучэбна-спартыўныя ўстановы: спецыялізаваныя дзіцяча-юнацкія школы алімпійскага рэзерву, дзіцяча-юнацкія спартыўныя школы, дзіцяча-юнацкія спартыўныя школы агульнай фізічнай падрыхтоўкі, дзіцяча-юнацкія спартыўна-тэхнічныя школы, спецыялізаваныя спартыўна-тэхнічныя школы, цэнтры алімпійскай падрыхтоўкі, цэнтры алімпійскага рэзерву, школы вышэйшага спартыўнага майстэрства (далей – установы).

2. Даныя аб філіялах установы ўключаюцца ў яе справаздачу.

3. Адлюстраваныя ў справаздачы звесткі даюцца па стану на 31 снежня справаздачнага года.

4. Упершыню адкрытыя ўстановы на першай старонцы справаздачы робяць запіс аб тэрмінах адкрыцця з указаннем даты і нумара загада.

5. Назва ўстановы ўказваецца поўнасю і павінна адпавядаць назве, прынятай ва ўстаноўчых дакументах (статутах).

6. Пры запаўненні раздзела I «Асноўныя паказчыкі работы» трэба кіравацца наступным:

6.1. даныя ў графах з 1 па 92 паказваюцца на падставе загадаў установы, загадаў органаў дзяржаўнага кіравання, афіцыйных пратаколаў спартыўных мерапрыемстваў;

6.2. даныя ў графах з 93 па 95 паказваюцца на падставе касавых расходаў па кожнаму віду спорту;

6.3. у графе 16 паказваюцца даныя аб колькасці навучэнцаў, якія навучаюцца ў платных группах і ў вучэбных группах за плату (якія залічаны звыш плана камплектавання);

6.4. у графе 20 паказваюцца даныя аб колькасці навучэнцаў, якія навучаюцца ва ўстановах і іх філіялах, якія знаходзяцца ў сельскіх населеных пунктах;

6.5. даныя ў графе 17 роўныя суме даных у графах з 21 па 31;

6.6. у графе 38 паказваюцца даныя аб колькасці навучэнцаў, якія выбылі з установы: якія адлічаны па розных прычынах, закончылі спартыўную кар’еру, пераданы на працяг спартыўнай падрыхтоўкі ў іншыя ўстановы.

7. У раздзелах II «Звесткі аб кадравым складзе», III «Характарыстыка трэнерска-выкладчыцкага складу» даныя аб колькасці работнікаў паказваюцца на падставе штатнага раскладу, тарыфікацыйнага спіску ўстановы, загадаў ўстановы, а таксама асабістых спраў работнікаў.

8. Пры запаўненні раздзела II «Звесткі аб кадравым складзе» трэба кіравацца наступным:

8.1. у графах з 1 па 8 паказваецца «1» ці «-» у залежнасці ад тыпу, да якога належыць установа, якая складае справаздачу;

8.2. у графе 10 паказваюцца даныя аб колькасці філіялаў установы, калі яны ёсць.

9. Пры запаўненні раздзела III «Характарыстыка трэнерска-выкладчыцкага складу» трэба кіравацца наступным:

9.1. у графе 4 паказваюцца даныя аб колькасці штатных трэнераў-выкладчыкаў, якія працуюць ва ўстановах і іх філіялах, якія знаходзяцца ў сельскіх населеных пунктах;

9.2. у графе 12 паказваюцца даныя аб колькасці штатных трэнераў-выкладчыкаў, якія атрымалі пасведчанне аб павышэнні кваліфікацыі ў справаздачным годзе;

9.3. у графе 13 паказваюцца даныя аб колькасці штатных трэнераў-выкладчыкаў, якія прыцягваліся да падрыхтоўкі нацыянальнай каманды ў справаздачным годзе.

10. У раздзеле IV «Звесткі аб матэрыяльна-спартыўнай базе» паказваюцца даныя аб матэрыяльна-спартыўнай базе, якая знаходзіцца ва ўласнасці ўстановы ці перададзена ёй заснавальнікам у аператыўнае карыстанне, а таксама даныя аб колькасці яе адзінак, якія ўтрымліваюцца за кошт бюджэтных сродкаў і за кошт сродкаў ад пазабюджэтнай дзейнасці.

У тлумачальнай запісцы да справаздачы трэба прывесці спісак іншых фізкультурна-спартыўных збудаванняў, колькасць якіх паказана ў графе 19 па радку «усяго».

11. Раздзел V «Паступленне і выкарыстанне фінансавых сродкаў за год» запаўняецца бухгалтарам. Даныя аб фінансавай дзейнасці ўстановы паказваюцца ў мільёнах рублёў з адным знакам пасля коскі.

Заўвага. Тэрміналогія, прыведзеная ў гэтых Указаннях, выкарыстоўваецца толькі для запаўнення дадзенай справаздачы.